

ВДАІ нагадалі аб правілах бяспекі пры выкарыстанні на дарогах сродкаў персанальнай мабільнасці



У апошні час вялікай папулярнасцю на дарогах карыстаюцца электрасамакаты, гироскутеры, мотоколеса, сигвеи. Яны не абсталяваныя эфектыўнымі сістэмамі бяспекі, аднак, у залежнасці ад магутнасці электрычнай сілавы ўстаноўкі, цалкам здольныя развіваць хуткасць ад 20 да 80 кіламетраў у гадзіну. Менавіта гэта ўяўляецца небяспечным для ўсіх удзельнікаў дарожнага руху.

Сёння асобы, якія выкарыстоўваюць падобныя сродкі перамяшчэння, адносяцца да катэгорыі “пешаход”, ім дазволена

рухацца толькі па пешаходных зонах і пешаходных дарожках, тратуарах і веладарожках, не ствараючы перашкоды для бяспечнага руху людзей.

– Дзяржаўтаінспекцыя зацікаўленая ў тым, каб сфармаваць алгарытм эксплуатацыі гэтых транспартных сродкаў, – распавёў намеснік начальніка АУС Гомельскага райвыканкама падпалкоўнік міліцыі Васіль Пінчук. – Разглядаюцца прапановы аб унясенні змяненняў у ПДР і ў Закон аб дарожным руху. Самакаты, гіроскутеры, сіджэй і іншыя плануюць аднесці да сродкаў персанальнай мабільнасці. Гэта будзе асобная катэгорыя ўдзельнікаў дарожнага руху, максімальная хуткасць сродкаў перамяшчэння якіх не павінна перавышаць 25 кіламетраў за гадзіну.

Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі папярэджваюць аб неабходнасці захавання ўсіх мер засцярогі, каб не падвергнуць ні сябе, ні іншых людзей небяспекі.

Неабходна памятаць:

– пры выкарыстанні сродкаў персанальнай мабільнасці забараняецца рухацца па праезнай частцы. Трэба карыстацца веласіпеднымі дарожкамі, а пры іх адсутнасці-рухацца па тратуары, пешаходнай дарожцы альбо абочыне, не ствараючы перашкоды для руху іншых пешаходаў;

– пры перасячэнні праезнай часткі трэба загадзя знізіць хуткасць і, пераканаўшыся, што выхад (выезд) на праезную частку дарогі бяспечны, перасякаць яе з хуткасцю пешахода, які ішоў крокам;

– забараняецца ездзіць ўдваіх на адным самакаце;

– забараняецца перавышаць максімальна рэкамендаваную хуткасць на такім сродку перамяшчэння, а ў выпадку стварэння перашкод для руху пешаходаў, яго ўладальнік павінен спешыцца або знізіць хуткасць, якая не будзе перавышаць хуткасць руху пешаходаў;

- абавязкова выкарыстоўвайце ахоўную экіпіроўку: велашлем, накаленнікі і налакотнікі;
- Выконвайце бяспечную дыстанцыю да любых аб'ектаў і бяспечную хуткасць руху, каб своєчасова спыніцца, пры гэтым, не ужываючы экстранага тармажэння;
- у цёмны час сутак і ва ўмовах недастатковай бачнасці трэба абазначыць сябе і свой транспартны сродак святлоадбіўнымі элементамі, каб вас бачылі;
- не кірайце транспартным сродкам у стане ап'янення і не адцягвайцеся падчас катання на тэлефон. Усё гэта можа пацягнуць за сабой вельмі сур'ёзныя наступствы;
- пры наяўнасці руля забараняецца рухацца, не трымаючыся за яго.

Падрыхтавала Таццяна ГУЦАВА

<https://sozhnews.by>